

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**Палітвязень Мікола Статкевіч ня будзе пераведзены на больш мяккі рэжым.** Паводле закону, калі няма парушэнняў дысцыпліны пасля адбыцця трэцяй часткі тэрміну, “хіміка” могуць перавесці дамоў для працы па месцы жыхарства. Камісія пры Баранавіцкай камэндатуры і калектыў баранавіцкай “Рэмбыттэхнікі”, дзе працуе Мікола Статкевіч, падрыхтавалі адпаведныя хадайніцтвы ў суд, але дакументы туды ня трапілі.

**В.Леванеўскі даслаў А.Казуліну правілы турэмнага распарадку.** Валер Леванеўскі лічыць, што адміністрацыя следчых ізалятараў і турмаў Беларусі наўмысна абмяжоўвае доступ да гэтых правілаў, каб было лягчэй уціскаць вязняў. Валер Леванеўскі, які нядаўна адбыў знявольненне, даслаў правілы Аляксандру Казуліну заказной поштай.

**Юшчанка вызваліў з пасады пасла Ўкраіны ў Беларусі.** Звычайна паслы працуюць у краіне прызначэння некалькі гадоў. Валянцін Налівайчанка быў прызначаны паслом у Беларусь летась у сьнежні, выкананьне абавязкаў пачаў у лютым сёлета і выконваў іх толькі 5 месяцаў.

**“Народная воля” ня будзе распаўсюджвацца ў рэжымных мэтах.** “Народная воля” сёння паведамляе, што вымушаная перапыніць бясплатнае распаўсюджваньне так званай рэжымнай часткі накладу. Газэту атрымае толькі той, хто зробіў папярэдняю аплату на адзін месяц, два ці тры.

## Людзі

**Ужо 14 маладафронтаўцаў абвясцілі галадоўку.** Да галадоўкі пяцёх сяброў незарэгістраванай арганізацыі “Малады фронт” у Салігорску, якія абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць перасьледу, далучыліся дзевяцёра іхных паплечнікаў у Менску. Маладафронтаўцы патрабуюць, каб улады спынілі крымінальны перасьлед моладзевых актывістаў апазыцыі.

## Факты

**“Газпром” хоча прадаваць Беларусі расійскі прыродны газ па 200 даляраў за тысячу кубаметраў.** Зараз Беларусь плаціць за газ 46,68 даляры (а з падаткамі 55 даляраў). Раней паведамлялася, што “Газпром” з 2007 усталюе кошт 147 даляраў за тысячу кубаметраў. Але з расійскіх крыніцаў стала вядома, што ў адказ на рэзкі ліст беларускага прэм’ера Сідорскага расейскаму прэм’еру Фрадкову было вырашана падняць кошт да 200 даляраў.

## Абвесткі

**Новы конкурс – “Фота Свабоды”.** “Фота Свабоды” – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас [svaboda@rferl.org](mailto:svaboda@rferl.org) з пазнакай “fota Svabody”. Падрабязнасці на [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

**Камітэт абароны рэпрэсаваных працягвае збіраць інфармацыю пра пацярпелых і рэпрэсаваных у часу сакавіцкіх падзеяў 2006 г.** Не пакінем сяброў у бядзе! Нашы кантакты: [solidarnasc@svaboda.info](mailto:solidarnasc@svaboda.info), +375-17-2334005